

## Фарміраванне камунікатыўной кампетэнцыі малодшых школьнікаў у працэсе навучання па тэхналогіі «Крок за крокам»

Тэхналогію «Крок за крокам» вызначае пільная ўвага да ўсіх прайяўленняў творчасці дзіцяці. Многія прыёмы гэтай тэхналогіі рэалізуюць асобасна арыентаваны падыход у навучанні і выхаванні, садзейнічаюць развіццю камунікатыўных уменняў і навыкаў школьнікаў.

Штодзённым рытуалам з'яўляецца *раннія сустрucha*, якая праводзіцца з мэтай стварэння атмасфery сяброўства, дабрыні, узаемаразумення. Пасля прывітання і паведамлення дзяжурных настайнік пррапануе дзесяцам выкананцам пэўнае заданне, напрыклад, знайсці адрозненні на карцінках, падабраць прыметнікі да пэўнага назоўніка (можна паказаць адпаведны прадмет ці малюнак); па ланцужку дадаць да пррапанаванага слова новае слова, каб атрымаць развіты сказ; павіншаваць з Днём нараджэння імянінніка; сказаць камплімент, прыдумцаць несапраўдную гісторыю; расказаць пра кнігу, якую прачытаў, падзяліцца цікавай навінай і інш.

Цікавы метадычны прыём у тэхналогіі «Крок за крокам» – гульня «Супервучань (супердзіця) тыдня». З дапамогай жэрабя на пяціны выбіраецца той, хто будзе ў цэнтры ўвагі ўвесь наступны тыдзень. За выхадныя дні з дапамогай бацькоў супервучань выпусксае наслененную газету. Кожны дзень на раннія сустречы ён будзе расказваць пра сябе, сваіх бацькоў, любімы занятаў у вольны час, акрамя таго, ён можа спяваць, іграць на музычных інструментах, чытаць вершы, дэмантраваць малюнкі і інш. Астатнія вучні таксама ўключаны ў гульню: яны пакідаюць у паштовай скрынцы лісты, пажаданні, кампліменты, пытанні для супервучня. Задача настайніка – тактойна пазнаёміць дзяцей з пералічанымі жанрамі вуснага маўлення, дапамагчы засвойць нормы маўленчага этикету.

Тэхналогія прадугледжвае выхаванне ў вучнія індывідуальных адносін да зместу прачытанных твораў, развіццё ўмernenія самастойна мысліць, авалодненне навыкамі засвячення інфармацыі. Адзін са шляху рашэння пастаўленых задач – вядзенне *творчага сыштутка*. Важна, каб пры работе з ім кожнае дзіця навучылася і прывыкla выконваць заданні самастойна, зыходзячы з уласных магчымасцей. Творчы сыштук дае магчымасць вучнню ўбачыць вынік сваёй дзейнасці і ацаніць уласную працу, прасачыць за уласнымі дасягненнямі, прывучае да сістэматычнай дзейнасці, выхоўвае акуратнасць, прадстаўляе выбар заданняў, развівае навыкі пісьма і чытання, дазваляе прайяўляць творчасць і фантазію, выяўляць сябе і інш. У свою чаргу настайнік можа дыферэнцыраваць працу, планаваць індывідуальныя заданні, арганізацаваць работу ў парах, у групах.

Нярэдка вучні скардзяцца, што яны не ведаюць, як і пра што пісаць. Папрасіце дзяцей прынесці на ўрок прадметы, з якімі звязаны пэўныя эпізоды з іх жыцця, пррапануйце ім падзяліцца сваімі ўражаннямі (3-4 чалавекі ў адзін дзень). Усе астатнія вучыца ўважліва слухаць і задаваць пытанні, каб дапамагчы ўзнавіць падрабязнасці і асобынні дэталі. Праз некалькі дзён, калі выступяць усе вучні класа, дзеці дзеляцца сваімі ўспамінамі з суседам па парце ці ў групе, і толькі пасля гэтага запісваюць сваё апавяданне. У канцы занятаў па жаданню дзеці могуць сесці на «стул аўтара» і прачытаць свае запісы, добра, калі аднакласнік будуць каменціраваць пачутае. Вусны аповяд – важная стадыя, якая папярэднічае пісьму, бо вучням імпуне магчымасць «паспрабаваць», першым напісаць.

Падчас работы над сачыненнем варта вучыць дзяцей дзяліцца напісаным з суседам па парце, тактойна крытыкаваць адзін аднаго, такая праца дапамагае устанавіць даверлівасць адносіны аднакласнікам. Калі ж каму-небудзь патрэбна дапамога, ці ўзнікла жаданне парыцца або падзяліцца напісаным, ён можа сесці на «стул аўтара» і пагаварыць з класам. Добра, калі настайнік арганізуе аблеркаванне і дзеці змогуць адабраць лепшыя выказванні для анталогіі, але ў яе павінны быць уключаны працы ўсіх вучняў класа.

Малодшых школьнікаў прываблівае вершаваная мова, яны і самі спрабуюць пісаць вершы, таму мэтазгодна сістэматычна праводзіць паэтычныя хвілінкі, напрыклад, у час ранніх сустреч.

дзеці зацікавяцца тым, што такое верш і як яго напісаць, варта прапанаваць ім даць азначэнне (можна выкарыстаць метад «Мазгавога штурма»). Як правіла, большасць упэўнена, што самае галоўнае – гэта рыфма і памер. Разгледзець асновы вершаскладання можна на ўроках чытання. Знаёмства ж дзяцей з узорамі хоку і танкі дасць магчымасць малодшым школьнікам самастойна прыйсці да высновы, што рыфма і памер – гэта не абавязковыя характеристыстыкі верша. Галоўнае – глыбокая думка ці пачуццё, для выяўленне якіх пісьменнік выкарыстоўвае самыя розныя прыёмы, у тым ліку рыфму, памер, вобразныя сродкі, паўторы, парадак слоў.

Варта вучыць малодшых школьнікаў складанню сінквейну, бо гэта дастаткова эфектуўны метад развіцця маўлення. Для таго каб найбольш правільна, поўна і дакладна выразіць сваю думку, вучань павінен мець дастатковы лексічны запас, адпаведна праца над такім нерыфмаваным вершам пачынаецца з удакладнення значэння слоў, пашырэння і актыўізацыі слоўнікавага запасу, падбору сінонімаў, азначэнняў. Дзеці ў працэсе работы замацоўваць паняцці «жывы і нежывы предмет», «слова», «назоўнік», «прыметнік», «дзеяслоў», «сказа», вучанца ставіць пытанні да слоў, якія абазначаюць предметы, прыметы, дзеянні, адпрацуваеца ўменне будаваць сказы рознай структуры. Графічныя схемы дапамагаюць адчуць межы слоў і сказаў. Сінквейны можна ствараць з выкарыстаннем слоў лексічнага мінімуму, прадугледжанага праграмай. Заключны этап працы – афармленне работ, іх прадстаўленне аднаўлеснікам, стварэнне зборнікаў.

Тэхналогія «Крок за крокам» вызначаеца праектна-тэматычным падыходам да арганізацыі дзейнасці, што прадугледжвае выбар пэўнай темы і наступнае яе раскрыцце з пазіцый вучэбных дысцыплін, а таксама праз разнастайныя выхаваўчыя мерапрыемствы. Праца над праектамі дae магчымасць выкарыстоўваць навыкі лагічнага і абстрактнага мышлення, развівае ўменні абагульняць і праvodзіць парападанні, уключае інтуіцыю, уяўленне, вучыць працаўваць з даведачнай літаратурай. Пры першасным знаёмстве з тэмай на дошцы вывешваюцца тры лісты: Што мы ведаем пра...? Што мы хотам даведацца пра...? Як мы можам гэта зрабіць...? На аснове гэтай інфармацыі настаяўнік складае карту («павуцінку») і календарны план, распрацоўвае праект, у якім улічваеца, як абраўшую тэму можна раскрыць з пункту гледжання усіх вучэбных дысцыплін, падбірае заданні для цэнтраў.

Так, падчас рэалізацыі праекта «Кніга», дапамагаючы вучням знайсці адказы на пытанні «Адкуль і калі да нас прыйшла кніга...?», «Самая вялікая і самая малая кніга...?», «Якія кнігі бываюць?», «Як робяць кнігі?», можна пазнаміць вучняў з разнастайнымі энцыклапедыямі і даведнікамі, арганізаваць супстрочу з пісьменнікам, правесці экспкурсіі (у тым ліку і завочнія) у выдавецтва, у друкарню ці на паліграфічны камбінат, у музей кнігадрукавання, у бібліятэку.

Пры стварэнні ўласных ілюстраваных кніжак малодшым школьнікам спатрэбяцца ўменні і навыкі, выпрацаваныя на ўроках мовы і чытання, выяўленчага мастацтва і мастацкай працы. Дзеці павінны будуць падрхаваць загатоўку, скласці гісторыю, вылучыць ў ёй часткі, намаляваць ілюстрацыі, аформіць вокладку. Такія кніжкі – цудоўны падарунак малодшым братам ці сёстрам, выхаванцамі дзіцячага садка, першакласнікам.

Любы праект завяршаецца вялікай калектыўнай працай, падчас якой падводзяцца вынікі, дэманструюцца набытая ўменні і навыкі. Так, вынікам працы над праектам «Кніга» можна стаць ранишнік для першакласнікаў «Развітанне з Букваром», рыхтуючыся да яго, малодшыя школьнікі змогуць развучыць новыя вершы і песні, прыдумаць свае загадкі, зрабіць уласнымі рукамі падарункі, напрыклад, закладкі для кніг.

Пералічаныя вышэй прыёмы працы дапамагаюць малодшым школьнікам авалодаць мовай, зрабіць яе сродкам выяўлення сваіх думак і адчуванняў, выпрацоўваюць пачуццё мовы, вучанца будаўваць камунікатыўна мэтагодныя выказванні ў пісьмовай і вуснай форме ў адпаведнасці з мэтай, зместам маўлення і ўмовамі зносін, развіваюць творчыя здольнасці вучняў як на ўзроўні зместу, так і на ўзроўні выкарыстання моўных сродкаў.